



**ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ
МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ
ІНСТЫТУТ ІМЯ А.Д. САХАРАВА БЕЛАРУСКАГА
ДЗЯРЖАЎНАГА ўНІВЕРСІТЭТА
КЛЕЦКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
РЫМА-КАТАЛІЦКІ КАСЦЁЛ У БЕЛАРУСІ**

ПРАГРАМА

Навукова-практычнай канферэнцыі

БЕЛАРУСЬ, КЛЕЦКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІПОВІЧ



Клецк, 21 верасня 2018 г.

ЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ



**Археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. +375 17 2841870**



**Цэнтр дзіцячай творчасці
г. Клецк, вул. Суворова, 2
Тэл. +375179360879
<https://cdtkletsk.schools.by>**



**Раённы цэнтр культуры
г. Клецк, пл. Маякоўскага, 4
Тэл. +375179365509
<http://rck.belcult.by>**

Ілюстрацыя на вокладцы:

Малюнак "Клецк у XV ст.", рэканструкцыя В. Сташчанюка

АРГКАМІТЭТ
навукова-практычнай канферэнцыі
«БЕЛАРУСЬ, КЛЕЦКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ»

- Каваленя**
Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;
- Ломскі**
Аляксандр Зіноўевіч – старшыня Клецкага раённага выканаўчага камітэта;
- Даніловіч**
Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Буйвіла**
Генадзь Мікалаевіч – намеснік старшыні Клецкага раённага выканаўчага камітэта па пытаннях сацыяльнай сферы і ідэалогіі;
- Лакіза**
Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Пуцік**
Уладзімір Станіслававіч – дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Завальнюк**
Уладзіслаў Мацвеевіч – ксёндз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і Алены ў г. Мінску, кандыдат гістарычных навук;
- Салаўянаў**
Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Унучак**
Андрэй Уладзіміравіч – загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;
- Анофранка**
Наталля Васільеўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Новік**
Наталля Яўгенаўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
- Мяцельскі**
Андрэй Анатольевіч – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;
- Ганчарэнка**
Кірыл Дзмітрыевіч – лабарант першай кваліфікацыйнай катэгорыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

21 ВЕРАСНЯ

- 07³⁰ – выезд удзельнікаў канферэнцыі з г. Мінска ў г. Клецк
- 11⁰⁰ – адкрыццё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне
- 12³⁰ – творчая праграма Клецкага раённага цэнтра культуры
- 13⁰⁰ – перапынак на абед
- 14⁰⁰ – праца па секцыях
- 16³⁰ – павядзенне вынікаў канферэнцыі
- 17⁰⁰ – аглядная экскурсія па Клецку
- 18⁰⁰ – вячэра
- 20⁰⁰ – ад'езд удзельнікаў канферэнцыі ў Мінск

Рэгламент працы:

даклад на пленарным пасяджэнні – 15 хвілін,
на секцыі – 10 хвілін.

21 ВЕРАСНЯ

11:00 – 13:00

(Цэнтр дзіцячай творчасці, г. Клецк, вул. Суворова, 2)

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

Прывітальнае слова старшыні Клецкага раённага выканаўчага камітэта **Аляксандра Зіноўевіча Ломскага**.

Прывітальнае слова мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, арцыбіскупа **Тадэвуша Кандрусевіча**.

Прывітальнае слова епіскапа Слуцкага і Салігорскага **Антонія**.

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вячаслава Віктаравіча Даніловіча**.

Узнагароджанне настаўнікаў і вучняў Клецкага раёна.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Цэнтр дзіцячай творчасці, г. Клецк, вул. Суворава, 2)

1. **Завальнюк Уладзіслаў Матвеевіч** – кандыдат гістарычных навук, ксёндз-магістар, пробашч касцёла св. Сымона і Алены ў Мінску.
Тэма даклада: *Гісторыя Ёва шматпакутнага ў лесе Э. Вайніловіча.*
2. **Доўнар Аляксандр Барысавіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Жыццё на Ключчыне па дадзеных актавай кнігі Клецкага замкавага суда ў першай палове XVIII ст.*
3. **Унучак Андрэй Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Клецкі край на старонках газеты «Наша Ніва» (1906–1915 гг.).*
4. **Пашко Міхаіл Сяргеевіч, Касцюкевіч Яўгенія Сяргееўна** – вучні 11 класа ДУА «Кухчыцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа Клецкага раёна».
Тэма даклада: *Эдвард Вайніловіч: Клецкае пазыкова-ашчаднае таварыства (другая палова XIX – першая трэць XX ст.).*
5. **Галяк Таццяна Дзмітрыеўна** – вучаніца 10 класа ДУА «Лазавіцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа Клецкага раёна».
Тэма даклада: *Великий реформатор: решение аграрного вопроса и земельное кредитование на Минщине в конце XIX – начале XX века.*
6. **Лобан Ангеліна Аляксандраўна** – вучаніца 9 класа ДУА «Гурнаўшчынскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-базавая школа Клецкага раёна».
Тэма даклада: *Сувязь Эдварда Вайніловіча з Мінічынай і Клецкім краем.*
7. **Віннічак Кацярына Леанідаўна** – вучаніца 11 класа ДУА «Галынкаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа Клецкага раёна».
Тэма даклада: *Жизнь белорусских помещиков XIX – начала XX веков на примере усадьбы рода Вендорфов в деревне Голынка Клецкого района Минской области.*
8. **Кухарчык Валерыя Валер’еўна** – вучаніца 9 класа ДУА «Клецкая сярэдняя школа №1».
Тэма даклада: *3 гісторыі Клецкага краю. Яленскія – уладальнікі зямель Клецкіх.*

СЕКЦЫЯ 1

(Цэнтр дзіцячай творчасці, г. Клецк, вул. Суворова, 2)

14:00 – 16:30

Мадэратары:

Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Новага і Навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

1. **Гаршкоў Аляксандр Дзмітрыевіч** – магістрант Інстытута падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі, **Касюк Алена Фёдараўна** – магістр гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Археалагічная карта Клецкага раёна.*
2. **Касюк Алена Фёдараўна** – магістр гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Старажытнасці жалезнага веку і эпохі ранняга Сярэднявечча на тэрыторыі Клецкага раёна Мінскай вобласці.*
3. **Мяцельскі Андрэй Анатольевіч** – кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Морацкі манастыр XVI–XVIII стст. па матэрыялах «Archiwum glownego akt dawnych» у Варшаве.*
4. **Сурскі Ягор Дзмітрыевіч** – аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Гандаль на Клецчыне ў XVIII ст.*
5. **Юркевіч Зміцер Юр’евіч** – старшыня Арт-суполкі імя Тадэвуша Рэйтана.
Тэма даклада: *Сваяцкія сувязі беларускіх шляхецкіх родаў Вайніловічаў і Рэйтанаў.*
6. **Трасцяні Ірына Мікалаеўна** – магістр гістарычных навук, выкладчык-стажор Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Корпус генерал-губернаторов и военных губернаторов на территории Беларуси (1801–1856 гг.).*
7. **Макарэвіч Віталь Сяргеевіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Новага і Навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Імпорт солі ў Беларусь у 1796–1800 гг.: структура і асаблівасці.*

8. **Сацута Аляксей Аляксандравіч** – настаўнік гісторыі і грамадазнаўства ДУА «Сярэдняя школа №13 г. Мінска», аспірант Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Почтовые учреждения на территории Беларуси в 1772–1853 гг.: структура и функции.*
9. **Анофранка Наталля Васільеўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *«Шкатулка ў калодзежы» (гісторыя абрабавання Клецкага касцёла ў 1852 г.).*
10. **Сыцько Кірыл Валер’евіч** – магістр кіравання, малодшы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Дакументы Клецкай парафіі Святой Тройцы ў фондах ЦНА НАН Беларусі як гістарычная крыніца.*
11. **Ганчар Андрэй Іванавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры эканамічнай тэорыі Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Жыццёвы шлях кіраўніка другім візітатарствам у Мінскай губерні «добранадзеянага» ксяндза Я.І. Юргевіча.*
12. **Васовіч Сяргей Міхайлавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Культурно-просветительская деятельность православных братств Минской епархии во второй половине XIX в.*
13. **Трафімчык Анатоль Віктаравіч** – кандыдат філалагічных навук, вучоны сакратар філіяла «Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы» Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Вучні Круговіцкага народнага вучылішча (да 150-годдзя з часу заснавання школы).*
14. **Даўгач Таццяна Валянцінаўна** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Аграрнае пытанне ў Клецкім краі пасля адмены прыгоннага права.*

Дыскусія

СЕКЦЫЯ 2

(Раённы цэнтр культуры, г. Клецк, пл. Маякоўскага, 4)

14:00 – 16:30

Мадэратары:

Новік Наталля Яўгенаўна – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
Талмачова Святлана Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў БДПУ імя Максіма Танка.

1. **Кахновіч Віктар Адамавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *Клецкая ардынацыя на пачатку XX ст.: землеўладанне, гаспадарка, сацыяльны досвед.*
2. **Філатава Алена Мікалаеўна** – кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Леон Радзівіл – клецкіі ордынат.*
3. **Жытко Анатолій Паўлавіч** – доктар гістарычных навук, прафесар, прафесар кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Дзейнасць аддзяленняў іпатэчных зямельных банкаў на тэрыторыі Беларусі (1872–1915 гг.).*
4. **Новік Наталля Яўгенаўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Деятельность Минского общества сельского хозяйства по развитию профессионального образования (последняя четверть XIX–начало XX в.).*
5. **Талмачова Святлана Аляксандраўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Дзейнасць губернскіх прысутнасцей на тэрыторыі Беларусі па рэалізацыі ўрадавай аграрнай палітыкі (1901–1914 гг.).*
6. **Пуцік Уладзімір Станіслававіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *К вопросу об отношении правых и консервативных партий к Столыпинской реформе.*

7. **Гушчынскі Ігар Генадзьевіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.
Тэма даклада: *Мінскі акруговы суд ва ўмовах Першай сусветнай вайны (1914–1918 гг.).*
8. **Васілюк Наталля Іванаўна** – студэнтка Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.
Тэма даклада: *Палітычная дзейнасць і погляды Эдварда Вайніловіча.*
9. **Шэмпляхова Наталля Аляксандраўна** – аспірант Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова.
Тэма даклада: *Эдвард Войніловіч – член Государственного совета от Минской губернии.*
10. **Блінец Андрэй Уладзіміравіч** – старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж».
Тэма даклада: *Эдвард Вайніловіч аб польска-беларускіх стасунках (наводле публікацыі газеты «Slowo», 1927 г.).*
11. **Байрашэўская Ганна Канстанцінаўна** – навуковы супрацоўнік Дзяржаўнай установы «Музей гісторыі Клецчыны».
Тэма даклада: *Іосіф Макрэцкі – пасол-беларус у польскім сейме (1928–1930 гг.).*
12. **Зянюк Раіса Уладзіміраўна** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: *Фарміраванне Інстытута ўпаўнаважаных Савета па справах рэлігійных культаў у БССР (1944–1950 гг.).*
13. **Любы Андрэй Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: *У пошуках сваіх каранёў: Аляксандр Гейштар і маёнтak Плесковічы.*
14. **Любая Алёна Аляксандраўна** – кандыдат гістарычных навук, загадчык кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы.
Тэма даклада: *Клецкія татары: сацыяльнае і эканамічнае становішча.*
15. **Арпенцьева Марыям Равільеўна** – доктар псіхалагічных навук, дацэнт, член-карэспандэнт Расійскай акадэміі прыродазнаўства, прафесар кафедры псіхалогіі развіцця і адукацыі Калужскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя К.Э. Цыялкоўскага.
Тэма даклада: *Образовательный туризм в Клецком районе.*

Дыскусія

ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕЙ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

2017 – 2018 гг.

20 лютага 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзены міжнародны навуковы семінар «Рэвалюцыя і грамадзянская вайна на тэрыторыі Расійскай імперыі».

2 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены міжнародны «круглы стол» «Супрацоўніцтва расійскіх і беларускіх гісторыкаў: перспектывы ўзаемадзеяння», у якім прыняў удзел сенатар Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі, д.г.н. В. В. Кандрашын.

10 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі адбылося пасяджэнне секцыі па падпраграме «Гісторыя і культура» дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства».

28 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Першы сімпозіў «Навуковыя асновы беларускай дзяржаўнасці».

30 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы стол» «Андрэй Волан: жыццё і дзейнасць».

30–31 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна с Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонда імя Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

30–31 сакавіка 2017 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам і факультэтам паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В.Ламаносава праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Стагоддзе Рэвалюцыі 1917 года ў Расіі».

6–7 красавіка 2017 г. у Шуміліна сумесна з Шумілінскім раённым выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным ўніверсітэтам імя П.М.Машэрава праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Шумілінскія чытанні».

13–14 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сусветныя войны XX стагоддзя ў гістарычнай памяці Расіі і Беларусі».

20–21 красавіка 2017 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным ўніверсітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства».

28 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Культурным цэнтрам і фондам «Свет Сент-Экзюперы» (Масква) праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Авіяцыя партызанам у гады Вялікай Айчыннай вайны».

11–12 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2016 годзе».

24 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Міжнародны «круглы стол» «Архівы як інфармацыйная аснова гістарычных даследаванняў (да 90-годдзя Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь)».

25–26 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўропа: актуальныя праблемы этнакультуры».

8–9 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Інстытутам гісторыі Літвы, Інстытутам гісторыі ім. Т. Мантойфеля Польскай акадэміі навук і Польскім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная канферэнцыя «Праблемы лакальнай гісторыі: канфесійнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы ў XVI–XVIII стст.».

14 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы стол» «Беларуска-кітайскія сувязі: гісторыя і сучаснасць».

26–27 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Міждзяржаўным фондам гуманітарнага супрацоўніцтва праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія сям’і: гістарычныя, сацыяльна-эканамічныя і біялагічныя аспекты даследаванняў».

29 чэрвеня 2017 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі занесены на Рэспубліканскую дошку гонару.

29 чэрвеня 2017 г. у Мінску сумесна з гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка праведзена Рэспубліканская навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Беларуская дзяржаўнасць: вытокі, станаўленне, развіццё (IX–XXI стст.)».

30 чэрвеня 2017 г. у Оршы сумесна з Аршанскім раённым выканаўчым камітэтам і Музейным комплексам гісторыі і культуры Аршаншчыны праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Орша на парозе тысячагоддзя».

7–8 верасня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 950-годдзя горада)».

15–16 верасня 2017 г. у Свіслачы сумесна са Свіслацкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю».

22–23 верасня 2017 г. у Слуцку сумесна са Слуцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Случчына і Эдвард Вайніловіч».

28–29 верасня 2017 г. у Мсціславе сумесна з Мсціслаўскім раённым выканаўчым камітэтам і Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам праведзены Навукова-практычная канферэнцыя «Мсціслаўшчына ў кантэксце гісторыі Падняпроўя».

4 кастрычніка 2017 г. у Рагачове сумесна з Рагачоўскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Старажытнасці Гомельскага Падняпроўя (прымеркаваная да 55-годдзя Рагачоўскага музея народнай славы)».

5 кастрычніка 2017 г. у Вільнюсе сумесна з Літоўскім эдукалагічным універсітэтам праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Парламентарызм ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі: інстытуты, парламентарыі, парламенцкая практыка».

12–13 кастрычніка 2017 г. сумесна з Беларускай дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Кіраўніцтва антыфашысцкім супраціўленнем на тэрыторыі Беларусі (1941–1944): да 75-годдзя стварэння Беларускага штаба партызанскага руху».

26–27 кастрычніка 2017 г. сумесна з Пасольствам Украіны ў Рэспубліцы Беларусь, Мінскім гарадскім грамадскім аб'яднаннем украінцаў «Заповіт» і Вілейскім раённым выканаўчым камітэтам праведзены Міжнародны навуковы «круглы стол» «Дзейнасць П.С.Орліка (1672–1742) і прававая думка у Еўропе першай паловы XVIII ст. Беларуская-украінскія культурна-асветніцкія ўзаемасувязі».

2–3 лістапада 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікі Кастрычнік у гістарычных лёсах беларускай дзяржаўнасці».

10 лістапада 2017 г. у Карэлічах сумесна з Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя XII Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Штодзённасць жыхароў Карэліцкага рэгіёна X–XX стст.».

22 снежня 2017 г. сумесна з Беларускай дзяржаўнай педагогічным універсітэтам імя Максіма Танка праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «1917 год у гістарычных лёсах народаў Беларусі».

13–14 лютага 2018 г. у г.п. Расоны сумесна з Расонскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Расонскі край: гісторыя, культура, людзі (да 100-годдзя з дня нараджэння П.М. Машэрава)».

15–16 лютага 2018 г. у Гомелі сумесна з Гомельскім дзяржаўным універсітэтам імя Ф. Скарыны і Расійскім Цэнтрам навукі і культуры ў Гомелі праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Туркманчайскі мірны дагавор: да 190-годдзя падзеі».

15–16 сакавіка 2018 г. праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці».

20–21 сакавіка 2018 г. у Шклове сумесна са Шклоўскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Шклоў і яго ваколіцы ў гісторыі Беларусі».

28–29 сакавіка 2018 г. сумесна з Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонда імя Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных і геаэканамічных працэсах».

4 мая 2018 г. сумесна з Ваенна-навуковым таварыствам пры Цэнтральным ДOME афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваенна-навуковым таварыствам пры Цэнтральным ДOME расійскай арміі імя М.В. Фрунзэ, Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, праведзена Міжнародная ваенна-гістарычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна: міфы і рэальнасць».

4 мая 2018 г. сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі, гімназіяй №174 г. Мінска праведзена XI Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

18 мая 2018 г. у Ашмянах сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена VIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя VIII Гальшанскія чытанні «Ашмяншчыны – паўсядзённае жыццё жыхароў краю ў Х–XX стст.».

24–25 мая 2018 г. у Мінску і Міры сумесна з Музеем «Замкавы комплекс «Мір» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2017 годзе».

21 чэрвеня 2018 г. сумесна з Ваенна-навуковым таварыствам пры Цэнтральным ДOME афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь праведзены круглы стол «Вялікая Айчынная вайна ў гістарычнай памяці беларускага народа».

27–29 чэрвеня 2018 г. праведзена канферэнцыя «Антрапалогія горада: гістарычныя, медыка-біялагічныя аспекты даследаванняў».

14 верасня 2018 г. праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыка-культурная спадчына Дзятлаўшчыны (да 520-годдзя горада)».



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі)

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66;

Тэл.: (+375-17) 284-18-01;

Факс: (+375-17) 284-28-16;

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by;

<http://nasb.gov.by>.

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., Нацыянальная акадэмія навук Беларусі з'яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе звыш 16,0 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персаналу. Тут каля 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі падраздзяленнямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.

АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74;

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by;

<http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php>.

Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з'яўляюцца механізмы фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1;

Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70;

e-mail: ii@history.by; <http://history.by>.

Інстытут гісторыі – вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых практаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута – даследаванні сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў

НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці:

- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўстве, нумізматыцы, генеалогіі, геральдыцы, сфрагістыцы;
- археалагічная экспертыза будаўнічых праектаў і выратавальныя археалагічныя даследаванні;
- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон аховы;
- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп насельніцтва;
- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны;
- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;
- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па профільнай дзейнасці інстытута;
- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;
- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых сталоў, семінараў;
- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і саіскальніцтва.

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч).

Надрукавана ў РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука»
Тыраж: 70 экз. Заказ № 196.

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ Ў 2017-2018 ГАДАХ

